

ЦЯПЛИЦА З ІГОЛАЧКІ

Сем цяпліц з метэастанцыямі, восем палёў дагадоўвання з сучаснай сістэмай паліву, халадзільныя камеры на 360 квадратных метрах.

А яшчэ 2,4 млн сеянцаў елак у год. Такім будзе новы і пакуль адзіны на Віцебшчыне комплекс па вырошчванні пасадачнага матэрыялу з закрытай каранёвай сістэмай. Ён з'явіцца ў Глыбоцкім раёне.

Праект фінансуецца за кошт сродкаў Міжнароднага банка рэканструкцыі і развіцця (МБРР), і абыдзеца ён у 9,5 млн рублёў. Будаўніцтва комплексу плануецца скончыць да канца вясны. А вось ацаніць яго эфектыўнасць можна будзе праз гады, а то і дзесяцігодзі.

Пакуль жа ў Глыбоцкім доследным лягасе абапіраюцца на напрацоўкі фінскіх калег. Тыя вырошчваюць сеянцы елкі ў касетах — невялікіх скрынках на 35 ячэек. У кожную апускаюць па зярнятку, а касету ставяць у цяпліцу. Ялінкі ўзыходзяць, праз месяц-паўтара іх адпраўляюць на палі дагадоўвання. Да канца другога года матэрыял з закрытай каранёвай сістэмай гатовы.

— Будзем вырошчваць пасадачны матэрыял для Віцебскай вобласці, — удакладняе дырэктар лягаса Сяргей Гайдук. — У нас будзе поўны цыкл тэхналагічных аперацый.

І пачынаць яго можна ўжо з сакавіка — аўтаномнае абаграванне цяпліц дазваляе тэта зрабіць. Вільготнасць і тэмпературу будзе рэгуляваць метэастанцыя. Бесперабойную падачу вады забяспечыць помпавая станцыя.

Матэрыял з закрытай каранёвай сістэмай вырошчваць клопатна, гаворыць Сяргей Гайдук. Гэта дадатковыя цяпліцы, паліў і рабочыя рукі. Яшчэ такія сеянцы больш складана транспартаваць — дрэва з камяком зямлі цяжэйшае і займае больш месца ў машыне. Зрэшты, тэта дробязі ў параўнанні з перавагамі.

Дык чым добры новы метады? Тым, што ён захоўвае каранёвую сістэму цэлай. Бо сеянцы елкі або хвойі перад высадкай у лес усё роўна выкопваюць. Адкрытыя карані лёгка пашкодзіць. Акрамя таго, такі

пасадачны матэрыял залежыць ад прыродных умоў — на працягласць пасадкі могуць паўплываць нават вецер і сонца. Дрэва з закрытай каранёвай сістэмай можна высаджваць практычна круглы год. Калі ж не дазваляюць прыродныя ўмовы, тады сеянец захоўваецца ў халадзільнай камеры. Усё гэта павінна адбіцца на прыжывальнасці дрэў, павялічваецца перыяд пасадкі. Дарэчы, зараз у лягасе вырошчваюць дзевяць дрэваўтвараючых парод.

Няўжо нам не хапае натуральных сеянцаў? Не заўсёды. Елкі ўсыхаюць, як, напрыклад, гэта адбываецца ў Аршанскім раёне. Хвойі знішчае караед, як у Гомельскай вобласці. Лесу трэба дапамагаць аднаўляцца. Для гэтага павінен быць запас пасадачнага матэрыялу з закрытай каранёвай сістэмай, высаджваць які можна з вясны і да позняй восені.

Будучы цэнтр для вырошчвання пасадачнага матэрыялу ў Глыбоцкім раёне пакуль адзіны ў Віцебскай вобласці. Такія комплексы з'явяцца ў кожнай вобласці — па праекце развіцця ляснага сектара краіны.

Алена Міснік

Источник: Рэспубліка. — 2017. — № 226
(30 лістапада). — С. 11.